

Разважны голас перасыцярогі

Шкоцкая Ліга за Свабоду Эуропы аб расейскім імпэрыялізму

Ад Рэдакцыі: Шкоцкая Ліга за Свабоду Эуропы — шырака ведамая ў упльцовую брытанскую палітычную арганізацыю, якая заусёды выступае у вадороне народу, паніваленых расейскі-бальшавіцкім імпэрыялізмам і глыбака разумее ягоную істоту, наядуна асобна выдала спэцыяльны зварот у справе загрозы гэтага імпэрыялізму, падачою спосабы абарони перад ім. Гэты зварот, з гледзічца на ягоную актуальную вартасць, як і на тое, што ён поунасцью адказавае нашаму становішчу у гэтым пытканы, перадрукуюваем ніжэй у цэласць.

«Шкоцкая Ліга за Свабоду Эуропы была заснавана ў 1944 г. для прадаўжанья дзеянасці, распачатай у 1939 г., а накіравана на фармаванне публічнай апініі у спраўах Усходній і Цэнтральнай Эуропы. Спэцыяльным яе заданнем было перасыцераганье цывілізаванага съвету перад вялізарным размерам расейскае загрозы, якую выразна базыў з самага пачатку закладыў Lіgi.

Цераз расейска-нямецкі пакт із жнівенем 1939 г. Расея й Нямеччына канчатковая пастанавілі непасрэдна распачаць вайну, дзеяльнасць між сабою Эуропу. Пасля гэтага прыблізна на працягу двух год Расея давала Нямеччыне усякую помочь, якую толькі магла даць, з выразнай надзеяй, што Нямеччына й Вялікабрытанія узаемна абясціліца, пасля чаго Сталін зможа разваліць брытанскі команвелт і заудадаць Эуропай бяз бобо. Гітлер аднак яго расчараўваў, заатакаваўши Расею у чэрвені 1941 г. Але гэта мела трагічны ўспік, бо съвет, які гаворыць паангельску, стаўся сълемна ўпачунасцю ад эпіческіх імпэрыялізмуў.

У Тэгеране, Ялце й Патсдаме Сталін ня толькі атрымаў усё тое, чаго прасіу, але Рузвельт, падгаворваны Гары Голдінсам, чалавекам няглыбокім і без дасвіччанія у замежных спраўах, ахвотна ўноша на усякія уступкі, выклікаючы зьдзіуленне навет у бальшавіцкіх правадыроў. І цяпер, дзеяючы амэрыканскім палітыкам і фінансарам, як і брытанскай нядбаласці, Сталін пранік у цэлы съвет і трывмае яго у тэоры.

Далейшыя падзеі не запярэчылі абсалютна нічога, што Lіga прадбачыла ў аб чым ц'вердзіла. Расейскі несправакаваны напад на міралюбную, домакратычную і праспэктуючу Фінляндыю і забойчыя умовы міру, накінутыя пераможнікам, дакладней паказалі на усьцяжкі кантынуваную мэту расейскай палітыкі — падбіць съвет. Анонкуючы фінскую праўніцу Каралію, Расея атрымала гандлёвыя порты, якія яна ператварыла ў моцна узброеную ваенныя марскія базы. Фінляндия была змушаная ад-

даць Пэтсамо, свой пауночны порт, даочы такім чынам Расеі непасрэдны даступ да пауночнага Атлантыку, адкуль — збліжэнне да Дарданэлюю дзяякоўчыя нашай помочь для ягонага здабычыца нязыгчайна важнага упльзу Дунай і кангрэду над ім.

Падчас таго, калі мы былі занятыя дробнымі паraphіяльными справамі, Сталін прылучыў якраз тады да сваіх азыянтыкіх уладанінна багатую кітайскую праўніцу Сін-Кіянг, тое самае сталася з Манголіяй, тое са мае можа стацца з іншымі тэрыторыямі, падчас таго, калі стратгічныя базы першаднай важнасці, як Курыльскія астравы, былі яму дабравелна пададаваны Рузвельтам. Гэтага апошніх факту пельга нікі вытлумачыць, бо як раз Курыльскія астравы знаходзіліся на строфе багатых прастораў, прылеглых да амерыканскіх уладаніння.

Але укаранаваным шаленствама была перадача Москве Усходній Пруссіі з яе Балтыцкім узьбярэжжам, што даходзіла амаль да Любекі і включала у сябе вялікі порт Кнігзберг, сініні заменены на сініна уфартыфікаваную ваенныя марсцікі, паветраны й падводныя базы.

Раней Балтыцкіе мора было адкрытым для съвету, будучы кантраліваним некалькімі гаспадарствамі, у інтарэсах якіх ляжала, каб бытъ яно адкрытым, і якія, як Данія, Швэдзія, Фінляндія, Эстонія, Латвія, Летуву й Польща, зачыні яго й не моглі. Цяпер, аднак, сталася яно расейскім возерам і можа быць закрытым у любы мамент. Цяпер наагул яно можа быць сумліву, што з Балтыцкіх базаў можа быць дакананы напад, дзеяючы якому маглі-б быць захопленыя гэтыя краіны яшчэ перад тым, чымсці мы дададлісі-б, што зъяўляюся заатакаванымі. І здзеля гэтага гэтыя краіны зъяўляюцца больш загрожаныя, чымсці якая іншая часць Эуропы. Мы зъяўярнілі на гэта увагу ў 1939 г. і зъяўярлі увесе час пасля гэтага, але без результата. Нам пельга здзяяла, што мы бытъ мудрыя пасля выпадку, бо мы, як і кажылі дунаючы чалавек, бытъ імі уже перад выпадкам. Толькі адна газета, што мела съмсласці, або дар прадбачанія, або адно й другое — «Скотсмен», была тым адзінкай брытанскім часапісам, які адкрыў сваі балоны для нашага голаса перасыцярогі. У іншых месцах нас усёды зъяўлявалі пічым, мы бытъ непапулярныя. А Сталін тымчасам зъяўляўся барагаты: Румынія, Баягарыя, Чхаславаччына, Альбания, Мадзяршчына, Аустрыя, Усходнія Нямеччына з Берлінам — вэстравам на расейскім моры, — усё гэта найбольшія інверыгоднае й недарочнае міжнароднае падзеі, якое калі колечы было зроблены. І ён атрымаў тое, чаго Расея жадала на працягу цэлых гэто-

гадоў. Пагляд, што Амерыка мае манаполь аб грамадскім чынніцтвом у жыхарыках інструментах зъяўчыніцтва, ёсьць небяспечным самаабманам; гэта усё ніпрауда. Цяпер зъяўляючы съвет зъяўляеца спінці «кантакамуністычным», але ён пя ведае, як зрабіць свой аптыкамунізм эфектуальным, або нават чым камунізм ёсьць узапрауднисці. Фактычна, пад назовам камунізм хаваецца раёскі імпэрыялізм. Здзеля змэлінення тых заходніх людзей, што маюць мяккія сэрцы й мяккія галавы. Расейскі імпэрыялізм быў тым самым, што і сініна, найменш перад 800 гадамі, а ягонай палітыкай ад пачатку падвойнай съвету. Прачытайце ягоную гісторыю й вы згодзіцесь. Справа на тым, ці Расея ёсьць царскай, бальшавіцкай, камуністычнай, сацыялістычнай (як падчас кароткімі вэстравамі) і жыхары ў Керзакі, або яшчэ якой іншай; расейскі або яшчэ якой іншай; расейскі імпэрыялізм падвойнай і незалежнасці, сілаю заграблены імпэрыялістичнай Расеяй, спачатку царскай, а потым бальшавіцкай. Веро Захаду ў тое, што многацягніальная Раёскія пасля зъяўчынія бальшавізму можа раптоуна пераадзіцца у Расею дэмакратычнай, як мас пад сабой нікіх афіцыйных паштабах, то сінія камунізм імкненія да бескансурэнтнага падзеньня афіцыйных паштабаў, якія засяць на становішчы захопленыя адзінай непадзельнай Расеі, пакідаючы у сініх межах усё народы, сю панявленыя. З гэтага выглядае, што Захад хоча зъяўчыць бальшавізм, але пакінуць ягоныя жывіныя карэніні ў фэре расейскага імпэрыялізму. Гэты Захад на хоча яшчэ зразумець прыродных імкненіяў панявленых расейскім імпэриялізмам народу да іхнай дзяржаваў, падзеі незалежнасці, сілаю заграблены імпэриялістичнай Расеяй, спачатку царскай, а потым бальшавіцкай. Веро Захаду ў тое, што многацягніальная Раёскія пасля зъяўчынія бальшавізму можа раптоуна пераадзіцца у Расею дэмакратычнай, як мас пад сабой нікіх афіцыйных паштабах, то сінія камунізм імкненія да бескансурэнтнага падзеньня афіцыйных паштабаў, якія засяць на становішчы захопленыя адзінай непадзельнай Расеі, пакідаючы у сініх межах усё народы, сю панявленыя. З гэтага выглядае, што Захад хоча яшчэ зразумець прыродных імкненіяў панявленых расейскім імпэриялізмам народу да іхнай дзяржаваў, падзеі незалежнасці, сілаю заграблены імпэриялістичнай Расеяй, спачатку царскай, а потым бальшавіцкай. Веро Захаду ў тое, што многацягніальная Раёскія пасля зъяўчынія бальшавізму можа раптоуна пераадзіцца у Расею дэмакратычнай, як мас пад сабой нікіх афіцыйных паштабах, то сінія камунізм імкненія да бескансурэнтнага падзеньня афіцыйных паштабаў, якія засяць на становішчы захопленыя адзінай непадзельнай Расеі, пакідаючы у сініх межах усё народы, сю панявленыя. З гэтага выглядае, што Захад хоча яшчэ зразумець прыродных імкненіяў панявленых расейскім імпэриялізмам народу да іхнай дзяржаваў, падзеі незалежнасці, сілаю заграблены імпэриялістичнай Расеяй, спачатку царскай, а потым бальшавіцкай. Веро Захаду ў тое, што многацягніальная Раёскія пасля зъяўчынія бальшавізму можа раптоуна пераадзіцца у Расею дэмакратычнай, як мас пад сабой нікіх афіцыйных паштабах, то сінія камунізм імкненія да бескансурэнтнага падзеньня афіцыйных паштабаў, якія засяць на становішчы захопленыя адзінай непадзельнай Расеі, пакідаючы у сініх межах усё народы, сю панявленыя. З гэтага выглядае, што Захад хоча яшчэ зразумець прыродных імкненіяў панявленых расейскім імпэриялізмам народу да іхнай дзяржаваў, падзеі незалежнасці, сілаю заграблены імпэриялістичнай Расеяй, спачатку царскай, а потым бальшавіцкай. Веро Захаду ў тое, што многацягніальная Раёскія пасля зъяўчынія бальшавізму можа раптоуна пераадзіцца у Расею дэмакратычнай, як мас пад сабой нікіх афіцыйных паштабах, то сінія камунізм імкненія да бескансурэнтнага падзеньня афіцыйных паштабаў, якія засяць на становішчы захопленыя адзінай непадзельнай Расеі, пакідаючы у сініх межах усё народы, сю панявленыя. З гэтага выглядае, што Захад хоча яшчэ зразумець прыродных імкненіяў панявленых расейскім імпэриялізмам народу да іхнай дзяржаваў, падзеі незалежнасці, сілаю заграблены імпэриялістичнай Расеяй, спачатку царскай, а потым бальшавіцкай. Веро Захаду ў тое, што многацягніальная Раёскія пасля зъяўчынія бальшавізму можа раптоуна пераадзіцца у Расею дэмакратычнай, як мас пад сабой нікіх афіцыйных паштабах, то сінія камунізм імкненія да бескансурэнтнага падзеньня афіцыйных паштабаў, якія засяць на становішчы захопленыя адзінай непадзельнай Расеі, пакідаючы у сініх межах усё народы, сю панявленыя. З гэтага выглядае, што Захад хоча яшчэ зразумець прыродных імкненіяў панявленых расейскім імпэриялізмам народу да іхнай дзяржаваў, падзеі незалежнасці, сілаю заграблены імпэриялістичнай Расеяй, спачатку царскай, а потым бальшавіцкай. Веро Захаду ў тое, што многацягніальная Раёскія пасля зъяўчынія бальшавізму можа раптоуна пераадзіцца у Расею дэмакратычнай, як мас пад сабой нікіх афіцыйных паштабах, то сінія камунізм імкненія да бескансурэнтнага падзеньня афіцыйных паштабаў, якія засяць на становішчы захопленыя адзінай непадзельнай Расеі, пакідаючы у сініх межах усё народы, сю панявленыя. З гэтага выглядае, што Захад хоча яшчэ зразумець прыродных імкненіяў панявленых расейскім імпэриялізмам народу да іхнай дзяржаваў, падзеі незалежнасці, сілаю заграблены імпэриялістичнай Расеяй, спачатку царскай, а потым бальшавіцкай. Веро Захаду ў тое, што многацягніальная Раёскія пасля зъяўчынія бальшавізму можа раптоуна пераадзіцца у Расею дэмакратычнай, як мас пад сабой нікіх афіцыйных паштабах, то сінія камунізм імкненія да бескансурэнтнага падзеньня афіцыйных паштабаў, якія засяць на становішчы захопленыя адзінай непадзельнай Расеі, пакідаючы у сініх межах усё народы, сю панявленыя. З гэтага выглядае, што Захад хоча яшчэ зразумець прыродных імкненіяў панявленых расейскім імпэриялізмам народу да іхнай дзяржаваў, падзеі незалежнасці, сілаю заграблены імпэриялістичнай Расеяй, спачатку царскай, а потым бальшавіцкай. Веро Захаду ў тое, што многацягніальная Раёскія пасля зъяўчынія бальшавізму можа раптоуна пераадзіцца у Расею дэмакратычнай, як мас пад сабой нікіх афіцыйных паштабах, то сінія камунізм імкненія да бескансурэнтнага падзеньня афіцыйных паштабаў, якія засяць на становішчы захопленыя адзінай непадзельнай Расеі, пакідаючы у сініх межах усё народы, сю панявленыя. З гэтага выглядае, што Захад хоча яшчэ зразумець прыродных імкненіяў панявленых расейскім імпэриялізмам народу да іхнай дзяржаваў, падзеі незалежнасці, сілаю заграблены імпэриялістичнай Расеяй, спачатку царскай, а потым бальшавіцкай. Веро Захаду ў тое, што многацягніальная Раёскія пасля зъяўчынія бальшавізму можа раптоуна пераадзіцца у Расею дэмакратычнай, як мас пад сабой нікіх афіцыйных паштабах, то сінія камунізм імкненія да бескансурэнтнага падзеньня афіцыйных паштабаў, якія засяць на становішчы захопленыя адзінай непадзельнай Расеі, пакідаючы у сініх межах усё народы, сю панявленыя. З гэтага выглядае, што Захад хоча яшчэ зразумець прыродных імкненіяў панявленых расейскім імпэриялізмам народу да іхнай дзяржаваў, падзеі незалежнасці, сілаю заграблены імпэриялістичнай Расеяй, спачатку царскай, а потым бальшавіцкай. Веро Захаду ў тое, што многацягніальная Раёскія пасля зъяўчынія бальшавізму можа раптоуна пераадзіцца у Расею дэмакратычнай, як мас пад сабой нікіх афіцыйных паштабах, то сінія камунізм імкненія да бескансурэнтнага падзеньня афіцыйных паштабаў, якія засяць на становішчы захопленыя адзінай непадзельнай Расеі, пакідаючы у сініх межах усё народы, сю панявленыя. З гэтага выглядае, што Захад хоча яшчэ зразумець прыродных імкненіяў панявленых расейскім імпэриялізмам народу да іхнай дзяржаваў, падзеі незалежнасці, сілаю заграблены імпэриялістичнай Расеяй, спачатку царскай, а потым бальшавіцкай. Веро Захаду ў тое, што многацягніальная Раёскія пасля зъяўчынія бальшавізму можа раптоуна пераадзіцца у Расею дэмакратычнай, як мас пад сабой нікіх афіцыйных паштаб

На пройдзеным шляху

Часта з боку нашых сцэптыкау і пэсымістых прыходзіца чучь неправильны й неабаснаваны закід, што беларуская эміграцыя у Нямеччыне на працяту цэлых шасці год ад заканчэнія вай-нашчыці паважнага не зрабіла ані у галіне палітычнай ані нацыянальна-грамадзкай, што яна гэты увесь час замірнавала толькі на цутраныя сваркі й на міжсобнае змаганьне за уладу ў становішчы у грамадзянстве. Паколькі падобныя пагляды падзялюць многія національныя супродзіцы, не без карысці будзе тады кінцуць вокам на пройдзены шашах из апошніх шасці год у нашым выгнанскім жыцці у Нямеччыне ёсь хоць агульна падсумаваць прынамсі найважнейшыя нашыя здабыткі у розных галінах жыцця ў дзейнасці, якія нам, які глядзячы на наязычайныя тру-днасці ў перапікоды, дасягнуць уда-лося.

1. У ГАЛИНЕ НУТРАНАЕ Й ВОНКА-ВАЕ ПАЛІТЫКІ

Беларуская палітычнай дзейнасці ў Нямеччыне спачатку была праводзіка-на Замежным Сектарам Беларускага Нацыянальнага Цэнтра, які быу адно-лены ў рэарганізаціі на звязызе беларускага палітычнага актыўу 15 жні-вена 1945 г. у Рэгензбургу. Гэтая нацыянальна-палітычнай арганізацыі па-вяла даволі інтэнсивную працу у кірунку кансалідаціі беларускага грамадзянства й актыўнай нацыянальна-палітычнай дзейнасці у ягоных радах. Паколькі Беларускі Нацыянальны Цэнтр быу арганізаційнай міжпартыйнай і абы-маю разныя палітычныя кірункі ў угрыванані, адразу паустала патрэба апра-цаваньня супольнай палітычнай плат-формы, што ё было зроблены на пры-ніткай 15 лістапада 1946 г. Эклярыцы БНЦ і у розных адуках, зваротах да артыкулах, друкаваных пераважна на балянах часопісу «Рух», БНЦ з самага пачатку прыяўвіць даволі актыўную дзе-насць і арганізаційную пружыні-стасць. Ад яго амаль заусёды выходзі-ла ініцыятыва усіх грамадзкіх і палі-тычных акцыяў, праводзіжных сярод беларускага грамадзянства, ён-жа пера-важна браў на сябе кіруніцтва ў іх працягінані. Такім чынам гэтая арга-нізацыя на толькі трymala руку на пульсе нашага грамадзкага й палітычнага жыцця у Нямеччыне, але у ін-меншай меры яго арганізавала й ім кі-равала.

Апрача дзейнасці нутранай, БНЦ хутка пасяля свайго аднаўленія на-візуа контакт з палітычнымі працтвамі некаторых паняволеных баль-шавізмам народу, як і з палітычнымі арганізацыямі міжнацыянальнымі, бя-ручи заусёды актыўны уздел у іхнай працы.

У канцы 1947 г. актыўізуюца ўз-рэарганізуюца нашыя гаспадарстваўскія органы — Рада і Урад Беларускай На-роднай Рэспублікі, якія ў першую часу пераймаюць кіруніцтва нашай палітычнай дзейнасці, як і арганізуюць акцыю дыпламатычную. Як у вадным, гэтак і другім кірунку Урад БНЦ дасягну-ле малых поспеху. Асаблівай ягонай заслугай было рабоча-застанаванье беларускіх палітычных і навязаны адуках на палітычных кантактах і супрацоўніцтвах з этнічнымі ура-дамі паняволеных бальшавізмам наро-да.

Як палітычнай, гэтак і грамадзкай дзейнасці у Нямеччыне была моцна па-параліжавана зарубежніцкай акцыяй,

якая праявілася ужо у 1947 г. Некаторым, што стаялі водзель беларускага руху, здавалася, што падзел беларускага грамадзянства на незалежнік-бензінерауцца і зарубежнік — гэта чы-ста нутране беларускае звязішча, а таму самі-ж беларусы, як аднаго, гэтак і другога кірунку, напоясіца за яго він. Тымчасам-же зарубежніцтва было на-зарубежніцкай дыверсіі прагнін-нула шматлікіх беларусаў, што падзелі-ся на падзелі.

Калі ходзіць пра выдавацства наагул, то яно з выжкі успомненых прычына разъвівалася слаба, хация удалося за гэ-ты час выдаць некалькі кніжак, школьніх падручнікаў ды зборнікаў мастакаў.

Асобна трэба успомніць пра працу нашае моладзі, згуртаваную у арганізаціі беларускіх скautau і скautak. Беларускі скauty асабліва на такіх пунктах, як Рэгензбург, Міхэльсдорф, Віндзішбергердорф, Остэргофэн, Мітэнвальд, Ватэнштэт і іншыя добрыя зарубежніцкіх дзейнікі. Хады змаганьня з зарубежніцкай дыверсіі прагнін-нула шматлікіх беларусаў, што падзелі-ся на падзелі.

З дзейнасці іншых арганізаціяў на асаблівую заслугоувае увагу Задзіно-чаньне Беларускіх Вэтранау і Задзіно-чаньне Беларускіх Жанчын. Абедзьве-

гэтыя арганізаціі прапарылі кожная па сваіх лініі не малую работу як сярод сваіх сібру, гэтак і сярод усіх нашае эміграцыіна масы у Нямеччыне. Задзіночанье Беларускіх Жанчын, асаблі-ліва на Остэргофене, прыгожа адзначы-лася на акцыі матарыяльнае дапамогі для хворых і вязнянья.

2. НА НІВЕ ДЗЕЙНАСЦІ ГРАМАДЗКАЙ

Агульнай грамадзкай дзейнасцію кі-равалі, як ведама, нашыя Зонныя Беларускі Камітэты, пазней-же зверхніе кіруніцтва пераняу цэнтральны Беларускі Нацыянальны Камітэт у Нямеччыне. Спачатку гэтая дзейнасць ба-дай включчна палітала на выдзялен-ніу беларусаў з чужанацыянальных ля-геру і арганізацію лягеру беларускіх. Гэтая важная й адказная пра-ца папятачала даўжэйшыя час на вя-лізарнія труднасці галоуна з тae пры-чыны, што ані амэрыканскія, ангельскія й французскія вайсковыя акупацыйныя улады ані УНРР не вызнавалі тады беларусаў за апрычонную націю, а аба-значалі іх паводле іхнае гаспадар-стваўскас прыналежнасці да 1939 г.

На гэледзячы на гэта, усё-ж такі уда-лося зарубежніца некалькі беларускіх лягеру, а у лягерах чужанацыянальных, дзе пражывала большая коль-касьць беларусаў, паусталі беларускія зарубежніцы нацыянальных груп, кіраваныя мясцовыми беларускімі камі-тэтамі.

Апрача гэтага, Беларускі Нацыянальны Камітэт, як і Камітэты Зонныя, увесь час вёў інтэнсивную акцыю пе-рад унраускімі лягерамі у вадароне правоу беларускіх перамяш-чэнца. Гэтая акцыя укаранавалася паспехамі, бо у канцы 1947 г. унраускія лягеровыя акупацыйныя улады вызнали беларуса за апрычоную на-цію, прызнаючы ім выплыўваючыя з гэтага права, а у канцы 1949 г. IPO выз-нала Беларускі Нацыянальны Камітэт да афіцыяльнае прадстаўніцтва беларускіх эміграцій на Нямеччыне.

Наагул трэба адцеміць, што у вагуль-ным прадпое беларускай нацыянальна-грамадзкай, арганізаційнай і культур-на-асьветнай дзейнасці беларускія камі-тэты адыгралі вялікую ролю.

На гэтым месцы трэба коракта успо-ніць пра нашу працу ў выдавецтве. За-трычыны, што да канцы 1947 г. вай-сковыя акупацыйныя й унраускія улады не вызнавалі беларуса за апрычоную націю, не могла да гэтага часу па-яўши беларускія друкаваныя працы, бо нельга было атрымаць на яе абавязава-

так як беларуская культурная пра-

насць» Сталіна у галіне языкаўеды, за-значаючы пры гэтым, што гэтая га-ліна навукі узьбядзала цяпер на новы, адзіна правілы шлях. А усія савецкія працы прысьвяцілі гэтай падзеі перада-вия артыкулы.

Увесь гэты шум над артыкулам Сталіна аб марксизме ў языкаўеды звя-ляеца на чым іншым, як грэзной азна-кай таго, што зразлізованы пастула-тава Сталіна у галіне мовы будзе пры-свячаны цяпер асаблівам увага.

Як гэтая пастулаты реалізуюца на практыцы, аб гэтым съветчыце усе факты й прыклады, прыведзеныя ужо на гэтым артыкуле.

Што сяньня дырэктывы Сталіна у га-ліне мовы зъяўляюцца пасыпешна пра-воджанымі на жыцці, можам бачыць із савецкай прэсы. У ей сяньня аж ройца ад розных «навуковых» і публі-цыстичных артыкулаў, у якіх кладзенца асабліві націса на русыфікацыю мову нерасейскіх народу незалежна ад таго, ці гэта будзь народъ, якія маля раз-вітыя ці высака культурны. Гэтак у «Літературнай Газеты» за 28 красавіка 1951 г. адведзены вялізарны адзел «Расейская мова на нацыянальных школах» пад агульным лёзунгам: «Расейская мова, мова вялікага расейскага народу, стварыла самую перадавую у съвеце сацыялістычную культуру, мова Леніна і Сталіна, зъяўляючы дастоінствам і ду-

ховым аружжам кожнага савецкага чалавека, які-бы нацыянальнасці ён быў». У гэтым аддзеле зъмешчана рад артыкулаў языкаўеду некаторых нерасейскіх народу ад ролі й заданых расейскіх мовы у разыўці мову ін-шых народу. Прыкладам якія Мікалай Дамажакау наступным словамі захоп-лівася расейскай мовай, як асновай для далейшага разыўці мовы сваіх соб-скай: «Мову Леніна, Сталіна, Беліскага, Чарнішэускага, Пушкіна, Талстога, Го-голя, Тургенева, Горкага, Малкоускага мы лічым магутным аружжам, без яко-го немагчыма паспяхове стварэнне какаскай культуры — нацыянальной па-форме, сацыялістычнай па зместу». Там-же у іншым артыкуле латыш Андрэй Уліт наступным словамі абурасці, што латыскія моладзі на ведае расей-скіе мовы: «На многіх зборках старыя кадравыя работнікі дасканала разумелі тав. Чуткіх (аднага расейскага ляурзата Сталінскай прэміі, што рабіту даўшы для латышу — Ст. Ст.), а некаторая частка моладзі, сярод якой было няма-ла камсамольцаў, скончылі юніону ФЗО і рамесніцкія школы, прасіла каб ім пераводзілі мову славяную расейскага работніка. Сумна бачыць гэта, таварыши! Не павінна быць сяньня аўтэнднага чалавека на толькі на Латыскай ССР, але і у іншых братніх рэспубліках нашае краіны, якія ня зна-бы расейскіе мовы».

Аб ролі й заданых расейскіх мовы сярод мовы іншых народу гаворыць В. Вінаградаў у вартыкуле «Савецкая языкаўеда на новым шляху» («Правда» за 20. 6. 51) гэтак: «Мова вялікай расейскай наці — магутны сродак паразумлення ўсіх народу нашай радзімы. На расейскай мове думаюць і гаворяць народы, якія нямаюць власнай мовы, якія на-зываныя аўтэнднага чалавека на толькі на Латыскай ССР, але і на іншых братніх рэспубліках нашае краіны, якія ня зна-бы расейскіе мовы».

иных ліцэнзия. Дзяля гэтага у меру-качеснасці прыходзілася амбіжкоўца-ца толькі рататарнімі выданнямі. Толькі у канцы 1947 г. удалося атры-мадці ліцэнзию на выдаванье тэдніў-ка «Бацькаўшчына» і літаратурнага ме-сячніка «Сакавік». Трэба аднака пры-знаць, што напісаныя праца на Нямеччыне ёсць толькі з формаў расей-скіх дыверсій, якія маглі быць пад-аранжаваныя расейскімі пад-чыністкамі. Хады змаганьня з зарубежніц-кіх дзейнікіў прыходзіліся за гэты час на галіне палітычнай ані нацыянальна-грамадзкай, што яна гэты увесь час замірнавала толькі на цутраныя сваркі й на міжсобнае змаганьне за уладу ў грамадзянстве. Паколькі падобныя пагляды падзялюць многія національныя супродзіцы, не без карысці будзе тады кінцуць вокам на пройдзены шашах из апошніх шасці год у нашым выгнанскім жыцці у Нямеччыне ёсь хоць агульна падсумаваць прынамсі найважнейшыя нашыя здабыткі у розных галінах жыцця ў дзейнасці, якія нам, які глядзячы на наязычайныя тру-днасці ў перапікоды, дасягнуць уда-лося.

Калі ходзіць пра выдавацства наагул, то яно з выжкі успомненых прычына разъвівалася слаба, хация удалося за гэ-ты час выдаць некалькі кніжак, школьніх падручнікаў ды зборнікаў мастакаў.

Асобна трэба успомніць пра працу нашае моладзі, згуртаваную у арганізаціі беларускіх скautau і скautak. Беларускі скauty асабліва на такіх пунктах, як Рэгензбург, Міхэльсдорф, Віндзішбергердорф, Остэргофэн, Мітэнвальд, Ватэнштэт і іншыя добрыя зарубежніцкіх дзейнікі. Хады змаганьня з зарубежніцкай дыверсіі прагнін-нула шматлікіх беларусаў, што падзелі-ся на падзелі.

З дзейнасці іншых арганізаціяў на асаблівую заслугоувае увагу Задзіно-чаньне Беларускіх Вэтранау і Задзіно-чаньне Беларускіх Жанчын. Абедзьве-

гэтыя арганізаціі прапарылі кожная па сваіх лініі не малую работу як сярод сваіх сібру, гэтак і сярод усіх нашае эміграцыіна масы у Нямеччыне. Задзіночанье Беларускіх Жанчын, аса-бліўліва на Остэргофене, прыгожа адзначы-лася на акцыі матарыяльнае дапамогі для хворых і вязнянья.

Калі ходзіць пра выдавацства наагул, то яно з выжкі успомненых прычына разъвівалася слаба, хация удалося за гэ-ты час выдаць некалькі кніжак, школьніх падручнікаў ды зборнікаў мастакаў.

Асобна трэба успомніць пра працу нашае моладзі, згуртаваную у арганізаціі беларускіх скautau і скautak. Беларускі скauty асабліва на такіх пунктах, як Рэгензбург, Міхэльсдорф, Віндзішбергердорф, Остэргофэн, Мітэнвальд, Ватэнштэт і іншыя добрыя зарубежніцкіх дзейнікі. Хады змаганьня з зарубежніцкай дыверсіі прагнін-нула шматлікіх беларусаў, што падзелі-ся на падзелі.

З дзейнасці інш

